

Г.Л.Б. в Лнгр.
О.Э. 1932 г.
Документ № 515

ІСКРЫ
ІЛЬЛІЧА

ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА


№ 19

Двухтыднёвая часопісъ
для меньших дзяцей

ОРГАН ЦК ЛКСМБ
І НАРКАМАСЪВЕТЫ

1932

Год 4
выданья



У майстэрні

ВЕРШ і МАЛЮНАК ДЗЯТКОРА М. КАЛАЧЫНСКАГА

Звоняць пілкі—чак-чак-чак!
Тут унукі Ільліча
Дошкі, палачкі габлююць,
Рэчы розныя майструюць.
А таксама шмат машын
Змайстравалі малышы.
Тут працуе наш атрад
Піанэраў, анцябрат.

Адрес рэдакцыі і канторы: МЕНСК, КАМСАМОЛЬСКАЯ, 25

Гультаі

Васіль. Я хачу быць інжынэрам. Буду рабіць са-
малёты, розныя машины.

Алена. А я хачу быць доктарам. Буду лячыць
хворых дзяцей.

Мікола. А я толькі настаўнікам буду. Усіх нягра-
матных навучу.

Слава. А я хачу быць электраманцёрам. Буду
электрычнасьць праводзіць у кватэры.

К. м. А я—краўцом. Буду для ўсіх віратку шыць.

А раніцай, калі маці ці бацька будзяць іх у школу
ісьці, дык вось аб чым дзецы гавораць:

Васіль. Я яшчэ трошкі паляжу, дарма што спазъ-
нююся ў школу.

Алена. Надаела кожны дзень у школу хадзіць.
Лепей-бы пабегаць. А ў школе вучыцца трэба.

Мікола. І хто гэта выдумаў школы? Калі-б іх ня
было—ня трэба было-б раніцай съпяшацца на заняткі.

Слава. Не пайду сёньня ў школу. Настаўніца зро-
біць вымову, што непадрыхтавала заданьяў.

К. м. Скарэй-бы вырасьці вялікім, каб у школу не
хадаіць.


А цяпер падумайце, дзецы, ці вывучыцца хто з такіх
школьнікаў на інжынэра, на доктара, на настаўніка, на
краўца, на электраманцёра, калі так будуць старацца
вучыцца.

А ХТО З ВАС, ДЗЕЦІ, ПАДОБЕН НА ІХ?

АКЦЯБРАТЫ


ВЕРШ ДЗЯТКОРА Я. ХОМЧАНКІ

Ля шчынётаў струхнелых, паломаных
Забаўлялася наша дзятва.
Замест цацак—гнілая салома,
Замест гульняў—тут бойна была.
Па каменъях калечылі ногі,
Выбівалі у воннах шкло;
У сады пракладалі дарогі,—
Гэтак часта з малымі было.



А зараз жывуць вось ня гэтак
Налгасьнікаў нашых сыны.
Ўсе дзеци цяпер—аксябраты,
І ў садзе дэісячым яны.
Прыходзяць ад самага ранку
Вучыцца сюды, майстраваць.
Тут цацні, тут пілкі, рубанкі,
Тут весела дзециям гуляць.

МАЛЮНКІ
ЦКІПНІСА



ХАТНІЯ ВОРАГІ

Нек

Штодня ў рэдакцыю прыходзіць многа лістоў:
прысылаюць іх дзяткі з розных гарадоў, калга-
сай, вёсак у сваю часопісь.

Разам з другімі лістамі дзяткі рэдакцыя
атрымала калектуны ліст ад вучняў Гаранская
школы. Яны назвалі ліст „Хатнія ворагі“ і просіяць,
каб канешне надрукавалі ў часопісі. Вось пачы-
тайце, што яны пішуть.

Як толькі пайшлі мы вучыцца, дык ад першага дня
ўзяліся за чыстату. Вельмі-ж наш настаўнік акуратны і
страшэнна ня любіць брудных вучняў. А тут, як на тое,
прышоў Цімка Грышкавых з запэцканым тварам, а руки
чорныя—усе ў гразі.

Тады наш настаўнік, Ігнат Мікалаевіч, і кажа:

— Калі такія брудныя вучні будуць у школу пры-
ходзіць, дык да канца навучальнага году палавіна вучняў
закварэе і заняткі прыдзеца спыніць. Вы ведаеце,—

пытае Ігнат Мікалаевіч у нас,—
ад чаго захворваюць дзеці і
нават дарослыя на каросту?

Глядзім мы адзін на дру-
гога, маўчым. Тады ўсхапіўся
Міколка з другой групы (ён у
нас вельмі баявы) і кажа:

— Заражаюцца ад хворых.

— Правільна,—ківае гала-
вою настаўнік. — Але-ж ве-
дайце і тое, што ня ўсе за-
ражаютца ад хворых. У дру-
гіх кароста сама зъяўляецца
ад бруду.



Пачырванеў Цімка, глянуўши на свае руки. Здагадаўся, чаму съярбіць яму між пальцаў.

Настаунік падышоў бліжэй да Цімкі, глянуў маленькія пухіркі на Цімкавых руках ёсьць.

— Ну вось бачыце, у Цімкі кароста. Сходзі да доктара, — гаворыць настаунік, — вазьмі ў яго лякарства і змазвай руки. Сыцеражэцеся цяпер, дзеци, каб вы не заразіліся — ня вітайцеся за рукі, бо гэта перадае заразу, — парайт нам Ігнат Мікалаевіч.

Жалезка.

А Грышка, член санітарнай камісіі, прапанаваў:

— Сходзі да Цімкі на кватэру, паглядзім, як жывуць у іх дома.

— Правільна,—падхапілі вучні.

Пайшлі мы ўтраіх пасьля заняткаў да Цімкі і вот паслушайце, што мы ўбачылі.

Ні маты, ні жалезка на ганку ў іх няма. Хацелі чаравікі ад гразі ачысьціць, дык няма як. А зрабіць мату вельмі проста. Трэба ўзяць тоненых яловых галінах і сплесьці іх, як паказана на малюнку. Работы мала, а карысьць вялікая — у хату гразь не наносіцца. Забрудзіцца мата — прамый чысьценъка вадою і зноў палажы на ганак. А жалезка яшчэ лягчэй зрабіць — прыбі яго на ганку і ачышчай падэшвы абутку, не насі гразі ў хату.

У хаце яшчэ большы непарадак мы ўбачылі. Цімкаў бацька Тодар ляжаў на ложку і моцна кашляў. Адкашляўшыся, ён плёваў на падлогу. На яго выплюнутую съліну



Так трэба зрабіць мату.



Бацька ляжаў на ложку і моцна кашляў.

садзіліся мухі, тараканы, ступалі босымі ногамі людзі.

Разгледзеў доктар праз мікраскоп Тодараву съліну і кажа:

— Сухоты ў Тодара. Трэба съцерагчыся не пляваць абы дзе, — съліна перадае заразу.

Мы дамагліся, каб у Тодаравай хаце была плявальніца з апілкамі, ці з пяском, як і ў нашай школе. Кожны няхай плюе не на падлогу, а ў плявальніцу.

У гэтых час, пакуль мы гаварылі з дзядзькам Тодарам, дык блохі напалі на Таню Антосеву. Яна была без панчох — у сандалях толькі. Глядзіць, а на ногах яе аж чорна блох.

— Адкуль яны ўзяліся тут? — з'яздзілася Таня.

— Вельмі проста — ад бруду. Больш як тры тыдні на мылі падлогу ў хаце, у кутку ляжала съмецьце, валяліся розныя лахманы. А блохам гэта і трэба. Для іх чым брудней у хаце, тым лепей.

А што трэба рабіць, каб зьнішчыць блох?

— Вымятаць чиста хату і выносіць съмецьце, як найчасціцей мысь падлогу гарачай вадою, выбіваць на дварэ пыл з пасьцелі і мэблі, замазаць шчыліны ў съценах, ня кідаць вонратку на падлогу, ня трymаць розных непатрэбных лахманоў, бруднай бялізны ў хаце.

А вось што мы раім другім вучням, іх бацьком для зынішчэння тараканоў. Гэта мы на ўласным вопыце пераканаліся, як зынішчалі іх у дзядзькі Тодара. А тут іх была процыма. Поўзаюць па съянне, ядуць хлеб, бульбу, заразу разносяць, кусаюцца, спаць не даюць.

Вазьмече шклянку гарачай вады і ўсыпце туды ложку цукру і адну ложку буры, або тры ложкі борнай кіслаты (усё гэта можна дастаць у аптэцы). Намачэце хлеб і пажэце яго есьці тараканом. Ад гэтага хлеба тараканы загінуць. Шчыліны ў съенях замажце глінаю з вапнай, а хату ўзімку вымаразьце.

Калі ў далейшым будзеце акуратна сачыць, каб было чиста, дык тараканы ніколі больш ня зьявяцца ў вашай хаце.

А цяпер пра клапоў.


Трэба ведаць, што хлапы холаду не баяцца. А зынішчаць іх трэба вось як: змазаць усе месцы, дзе водзяцца клапы, газаю (карасінаю) і авварыць кіпнем. Шчыліны авбавязкова замажце глінаю — клапом ня будзе прытулку.

І яшчэ некалькі слоў пра галоўнага ворага людзей, што разносіць заразу ад чалавека на чалавека, пра вош.

Зынішчаць вошы трэба такім способам:

— У шклянку, або кубак налейце пароўну газы і алею. Зьмяшайце алей і газу.

Гэтай мешанінай намажце нанач галаву і завяжэце хустку. Раніцаю галаву пачашэце густым грэбенем. Грэбень змочвайце моцным воцатам.





Тады гніды адваляца ад валасоў.
А лепш за ўсё — акуратна стрыгчы ва-
ласы нулявой машынкай.

Бялізну, у якой сустракаюцца вошы,
трэба выварваць у кіпені.

Трымайце ў чыстаце галаву, цела,
насьцель, кватэру і вы ніколі ня будзеце
пакутваць ад вошай.

Часьцей трэба хадзіць у лазыню і
насіць чыстую бялізну.

Калі лазыні ў вёсцы няма, дык
мыіцся часьцей дома гарачай вадою
з мылам.

На гэты раз мы канчаем.

Другім разам мы напішам больш аб нашым зма-
ганьні за чыстату. А цяпер вы надрукуйце наш ліст,
каб другія вучні ведалі, як трэба змагацца з брудам,
з паразитамі — нашымі ворагамі.

Вучні Гаранскай школы:

Грышка Лісун,

Таня Якубовіч,

Марыля Крук.



ЯК ФРЭНКІ

СТАДҮ піанэрал



Фрэнкі Хаўкінс быў, як і заўсёды, са сваёю скрынкаю ў гэту суботу. Пасля школы ён бегаў па вуліцах, чысьціў боты. Грошы ён зарабляў мізэрныя, але-ж для сям'і гэта была вялікая падтрымка. Вось ужо год як бацька яго без работы.

Сёння Фрэнкі не пашанцевала.

— Пачысьціць, містэр¹⁾ Чыстка — лепшай ня трэба! Усяго нікель²⁾ каштаваць будзе! — запрашаў ён багата адзетых людзей. Але тыя нават і не глядзелі на Фрэнкі.

Белая дубінка палісмэна штурханула ў плячо хлопчыка.

— Прэч адсюль, нэгр! — забурчаў палісмэн, і Фрэнкі пацягнуўся далей са сваёю скрынкай.

Фрэнкі не шанцевала. Ён стаў перад вітрынай. У ято была любімая гульня, яна называлася „Хачу не хачу“. Ён глядзеў на розныя рэчы ў магазыне і выбіраў, што ён купіў-бы, а што не.

ІМЯ ВАЛЕНТИНА КУЧИКА

¹⁾ Тумачэнье гэтага слова і іншых, адзначаных лічбамі, дадзена ў канцы апавядання.

— Я хачу гэты мячык. Не хачу таго гальштука. Хачу вунь тыя канькі. Гэтага капялюша не хачу, а вунь тую рубашку хачу.

У Фрэнкі часьцей выходзіла „хачу“, але сыну рабочага, ды яшчэ нэгру, ніколі ня мець хоць-бы адну з гэтых рэчаў. Пакуль ён заглядаўся так у вакно магазына, на 7-й авеню³⁾ пачуўся гул барабана.

— Эге, мусіць, парад! — крыкнуў Фрэнкі і памчаўся туды.

Ён загадзя думаў, што ўбачыць там шарэнгі паліс-мэнаў у прыгожых вопратках, з блішчастымі гузікамі. Але нічога такога ён ня ўбачыў. Людзі ішлі па чатыры ў рад—белыя і нэгры, мужчыны і жанчыны. Наперадзе красаваўся чырвоны плякат. Яго несылі белы і нэгр.

— Што за дзіва?—зацікавіўся Фрэнкі.—Белыя разам з нэграмі? Але Фрэнкі няма калі доўга думаць. Ён глядзіць уважліва, каб нічога не прапусьціць.

— Эге, вунь ідуць малыя. Зноў нэгры разам з белымі. Перад вачыма Фрэнкі мільгаюць слова плякатаў:
„Выратуем дзевяць нэгрыцянскіх рабочых“.
„Чорныя і белыя рабочыя, злучайцеся“.

Упяршыню Фрэнкі чуе, каб белыя абаранялі нэгра. Малыя з радоў крычаць:

— Дзеци рабочых, далучайцеся да дэмонстрацыі! Дапамагайце выратаваць нэграў ад пакараньня. Да нас сюды!

У Фрэнкі заблішчалі вочы. Ён праціснуўся наперад і апынуўся сярод дзяцей. Ён стараўся з усіх сіл ісці ў ногу. Сыпераду чуў песьню, але ня мог разабраць слоў.

Першай загаварыла дзяўчынка, што ішла поплеч з ім.

— Змарыўся?—запытала яна.

Фрэнкі матнуў галавой.

— Ніколечкі.

Дзяўчынка сказала:

— Праз некалькі кварталаў мы спынімся, будзе мітынг.

— Чаму будзе мітынг? — запытаў Фрэнкі.

— А з тае прычыны, што хочуць пакараць на электрычным крэсце дзевяць маладых нэграў з штату⁴⁾ Альбама. Яны шукалі работы, але ўрад буржуяў кажа, што яны зьняважылі дваіх белых жанчын. Гэта хлусьня. Ім трэба адвесеці гнеў галодных рабочых у другі бок. Гэта лінчаванье⁵⁾, якое прыкрываеца судом.

Пры слове лінчаванье Фрэнкі раптам закалаціўся. Ён успомніў як гадоў чатыры таму назад, калі яны жылі яшчэ ў Караліне, бацька прыбег вечарам дадому. Ён быў спалоханы. Скоранька запёр дзверы. Пагасіў лямпу. Загадаў, каб усе сядзелі ціха. Тады яны пачулі знадворку крык натоўпу людзей.


— Лінчаваць яго!
Лінчаваць яго!! Лінчаваць!!!

— Гэта яны не за мною гоняцца.
Гэта за бедным Джымам Элліс.

Джым хацеў,
каб гаспадар заплаціў яму што належыць за работу.
Цяпер яны заб'юць
Джима.



Пачысціць, містэр! — запрашаў ён
багата адзетых людзей,



Фрэнкі апынуўся сярод дзяцей.

Скора крыкі заціхлі, але Фрэнкі ніколі не забудзеца таго часу.

— Чым-жа мы ім паможам? — запытаўся Фрэнкі ў дзяўчынкі.

— Мы зъяром гроши, ноймен лепшых адвакатаў, — адказвала яна. — Але самае важнае — гэта паказаць, што ўсе рабочыя, белыя і чорныя, супроць гэтай кары. Тады яны, буржуі, не адважацца расправіцца з нэграмі.

— Я магу памагчы вам? — запытаўся ў яе Фрэнкі.

— Можаш. Мы паразылі сабраць 50 тысяч подпісаў рабочых дзяцей з патрабаваньнем вызваліць нэграў. Ты можаш зьбіраць подпісы.

— Я буду зьбіраць — сказаў Фрэнкі цвёрда, — я хачу быць з вамі. Але я ня ведаю, хто вы?

Дзяўчынка ўсміхнулася.

— Мы — юныя піанэры Амерыкі. Мы арганізуем у свае атрады ўсіх рабочых дзяцей — белых і чорных.

Дэмансстрацыя павярнула за вугал.

Цяпер Фрэнкі чуў слова песні, бо яна расла — у сяды яе падхоплівалі. І ў вушох чорнага хлопчыка радасна і грозна пераліваліся слова:

„Паўстань, пракляцьцем катаваны, паўстань, хто з голаду век пух...“

(З амэрыканскай часопісі „Новы піанэр“).

ЯКІХ СЛОЎ ТЫ НЕ ЗРАЗУМЕЎ

1) **Містэр** — пан, ягомасць.

2) **Нікель** — дробная манэта.

3) **Авеню** — вуліца ў Нью-Ёрку.

4) **Штат** — самастойная вобласць.

5) **Лінчаванье** — страшны звычай белых амэрыканцаў. Паводле гэтага звычаю нэгра могуць забіць бяз суда, калі белы адвінаваціць яго ў зынявазе. Звычай захаваўся яшчэ са старых часоў, калі нэгры былі поўнымі нявольнікамі, прадаваліся як жывёлы...

Багатыя знарок нацкоўваюць белых, нават працоўных на нэграў. Гэта робіцца імі для таго, каб адцягнуць увагу працоўных ад іх ворага — буржуя і памешчыка.

Наша Газета


РЫХТУЕМСЯ ДА КАСТРЫЧНІКА

Сёлета ўсе працоўныя нашага Саюзу і працоўныя замежных краін будуць съвяткаваць 15-ую гадавіну Кастрычніка.

Да съвята Кастрычніка пачала рыхтавацца і наша школа. У дні съвята мы наладжваєм вечар. На вечар запросім і сваіх бацькоў.

Драматычны гуртак рыхтуе п'еску, дэкламацыі. Лепшыя вучні раскажуць, як яны вучачца. Настаўнік зробіць даклад аб гадавіне Кастрычніка.

Рыхтуем і іншыя выступленыні. Напрыклад, дагаварыліся, каб калгасынік Прахор, чырвоны партызан, расказаў нам пра мінулыя дні, пра змаганьне за ўладу саветаў. А старшыня калгасу-абяцае расказаць, як некалі жылі і вучыліся дзеци.



НОВАЯ ШКОЛА

Раней, да рэвалюцыі, у нашай вёсцы ня было школы. Тады ніхто і ня вучыўся. Зараз мы вучымся ў звычайнай хаце. Тут цесна, няма дзе павярнуцца.

Гэтым летам пачалі будаваць у нашым калгасе новую школу. Вялікую, прасторную, з асобнымі пакоямі для кожнай групы.

Да пачатку заняткаў школа ня была яшчэ гатовай. Зараз калгасынікі далі нам абязаныне скончыць школу да съвята Кастрычніка, каб у новай школе адсъвяткаваць вялікую гадавіну.

Спадзяємся, што к съвяту наш калгас будзе мець яшчэ адно вялікае дасягненне — новую школу. **В. Ліхачоўскі.**

Вялікае съвята вітаць мы павінны
добраі вучобай і дысцыплінай!



Спазніўся КРЫШКУ...

Вучань 3-й групы Грышка
часта позыніца на заняткі.
Пазаўчора спазніўся на цэ-
лыя дзьве гадзіны. Кажа:
„прастай“. Грышка зрыве нам
спаборніцтва з другой групай.

Весь і скончаны заняткі.
Дзеци ўсе бягуць дахаты.
Бачаць: Грышка іх страчае,—
Гэта ў школу ён шагае.
— Ты куды? — пытаюць дзеци.—
— Весь прагульшчык—
паглядзеце!

Я АБЯЦАЮ

У сваёй групе я вучылася
аднай з горшых. Магла-б вучыцца
многа лепши. Але ленавалася.

Нядайна на зборы акцябрат
аб гэтым гаварылі. Да мяне
далучылі лепшага вучня Кандра-
ценю, каб памагаў.

Я абяцаю, што, да сьвята
Кастрычніка наганю прашушча-
нае. Буду старацца добра ву-
чицца.

М. Галаскоў.



ТРЫ БРАТЫ

С. ПРЭАБРАЖЭНСКІ
МАЛЮНКІ РАНА

Гэты верш, а таксама і іншыя
матар'ялы (песня, гульня,
песка) скарыстайце ў час сьвят-
кавання 15 гадавіны Кастрыч-
ніка на ранішніках і вечарох.



ВАЖАТЫ

(дэкламуе)

Ўсё гуляе меншы брат,
Знае ён пакуль нямнога
Хоць малы,—ў дзіцячы сад
Цывёрда вывучыў дарогу.

Рад пабегаць, пагуляць
Ён з сябрамі ў перагонкі.
Пасправуйце адгадаць,
Хто брат мешы?

У с е.

Акцябронак!

Важаты.

Брат сярэдні з кніжкай
дружыць.

І яго атрад паслаў,
Каб у вольныя гадзіны
Акцябратаам памагаў.

Носіць гальштук ён
чырвоны,
Ў школе вучыцца цяпер.
Адгадайце-ж, дзеци, хто ён,
Брат сярэдні?

Без прамаху ў цэль
страляе.

Ён—сярэдняму важаты
І ў атрадзе, і у школе.
Адгадайце-ж, як завецца
Брат старэйшы?..

У с е.
Камсамолец!

У с е.

Піанэр!

В а ж а т ы.

Брат старэйшы на заводзе
Лепши лічыцца ўдарнік.
Як дадому ён прыходзіць,
Дык ня траціць часу
марна:

Кніжкі розныя, газэты

Кожны вечар брат чытае,

Альбо ў шыры часам гэтым





Што такое топінамбур?

Так называецца земляная груша. Расьце яна ў нашых садох, гародах, парках, як дзікая растьліна. Съцябло яе крыху падобна на сланэчнік, а клубні—на бульбу.

Земляная груша вельмі карысная расьліна. Заграніцай яе разводзяць ужо даўно.

Што дае топінамбур?

Высокое густое съязьло земляной груши ідзе на сілос. Сілос атрымліваецца вельмі добры, Яго ахвотна ядуць каровы.

Клубні гэтай расьліны можна есьці, як бульбу.

З гэтых-жа клубняў топінамбура гоняць сьпірт, патрэбны пры вырабе штучнай рызіны.

Заграніцай з клубняў топінамбура робяць вельмі салодкі цукар.

Земляная груша зусім не перароблівая расьліна. Яна расьце ўсюды, абы толькі не ў балоце.

Садзіць земляную грушу трэба так, як бульбу, толькі ўвесень, у сярэдзіне каstryчніка месяца. Для насенія трэба накапаць клубняў дзікай груши.

Кожная школа павінна разводзіць земляную грушу, вывучаць яе, праводзіць вопыты, дапамагаць калгасам у гэтай рабоце.

ВАЙСКОВАЯ ГУЛЬНЯ

Слова песні — В. МАЯКОУСКАГА
музыка — М. РАЎХВЭРГЕРА.

У гэтую гульню можна гуляць дзе лепш выпадае: у хаце і на дварэ, у школе і дзіцячым садзе. Гульня гэта вайсковая. І гуляюць у яе з песнёй. А песнья гэта вось якая:

мы возь-мем стрэль-бы но-вы-я, на их съяж-кі., і зле-сь-на-ю ўстрапо-
ко-ы-я ! -дзэм гурт-кі. эх! раз! два! ўсе ў рад. ша-гай, ат-рад!

Гэтую песнью ведаюць усе піанэры. Папрасце іх, яны вас навучаць.

Дастаньце сабе кожны па невялічкай палцы, — гэта будуць стрэльбы.

Цяпер глядзеце, як гульня пачынаецца. Бачыце, як гэтыя дзеци стаяць? Сыпераду высокія, а малыя—ззаду. Пастроіліся. Збоку—важаты. Важатага дзеци самі выбраў. Засыпвалі песнью і пайшли.

Калі вайна-мяцеліца
Пачне шугаць,
Павінны ўмець мы цэліцца,

Умець страляць. Эх!
Раз! Два! Ўсе ў рад!
Шагай, атрад!





Хто з вас бачыў, як цэляцца чырвонаармейцы? Цэліцца
трэба так.

Пры словах „павінны ўмець мы цэліцца“, — спынімся
адразу і, як чырвонаармейцы, прыцэлімся.

Раз!

А важаты зноў зас্পяваў, і ўсе—за ім.

Як толькі рушаць арміі
На ворага у бой,
Мы пойдзем санітарамі

У вайсковы строй. Эх!
Раз! Два! Ўсе ў рад!
Шагай атрад!


А гэта—разъведка. Ціха-ціха крадуцца разъведчыкі,
каб вораг не пачуў. Хаваюцца па дарозе — хто за што:
за съянку, за вугал, за дровы і г. д.

Потым усе съпяваюць:

І будзем мы за ворагам
Дзень—ноч [сачыць.
Яму ад нас у сполаху

Не ўцячы. Эх!
Раз! Два! Ўсе ў рад!
Шагай, атрад!





А гэта хто—санітары? Вы іх ведаеце, дзеци? Вось што робяць санітары.

Паспрабуем і мы: возьмем палкі, як наслікі, і пойдзем, нібы параненых людзей на іх нясём.

Тут важаты выскачыў на сярэдзіну двара і крыкнуў:

— Да мяне!

Хто з дзяцей першы да яго падбяжыць — становіцца важатым.

Зъбегліся дзеци, пастроіліся. Ідуць з новым важатым і сипляваюць:

Блішчаць вінтоўкі новыя,
На іх—сьцяжкі.
Мы з песніяй у стралковыя
Ідзем гурткі. Эх!
Раз-два! Ўсе ў рад!
Шагай, атрад!





ЧОРНЫ камень

АПАВЯДАНЬНЕ П. РУНЦА

МАЛЮНКІ ІЗ МАЙЛАВА

I

Грышку толькі 9 год.

І за гэтыя 9 год ніводнага разу ня быў ён у вялікім горадзе. Бацька часта апавядаў яму пра гарадзкія дзівы. Слухаў Грышка, і яшчэ мацней хацелася самому паглядзець на горад.

— Татка, вазъмече мяне ў Менск,—часта прасіўся ён.


— Не выпадае, другім разам вазьму, — заўжды адказваў бацька,

Грышка крыўдзіўся, але нічога ня зробіш.

А сёньня бацька зноў едзе на калгасны базар і бярэ з сабой яго. Грышкавай радасці ня было канца-краю. Нават і ўстаў ён раней за ўсіх. Баяўся, каб не праспаць. Маці зьдзівілася:

— Чаго ты, сынок, устаў так рана? Спаў-бы яшчэ.

— Не хачу, выспаўся,—адказваў Грышка, а потым дадаў:



— Ведаю вас. Хочаце, каб і сёньня дома застаўся.
Ён борзда ўсхапіўся і пачаў мыцца.

Пасынедаўшы, трох калгасных падводы павезьлі ў горад
прадаваць рабочым гародніну, малако, яйкі і інш. прадукты.
На аднай з іх гордым арлом сядзеў Грышка.

II

У горадзе Грышку ўсё здавалася нязвычайным. Вуліцы
широкія, брукаваныя, не такія, як у іхным калгасе—
вузкія, нямошчаныя. Наабапал безыліч слупоў, а на слупах
сотні тэлефонных дратоў у розных напрамках. А дамы,
дамы! Ён толькі на малюнках бачыў такія.. Па два, трох,
чатыры паверхі. А новы будуюць аж на дзесяць павер-
хаў. І дзевіцца Грышка, як гэта не абернецца такая
камяніца.

— Гэта новая камяніца — Дом ураду, — тлумачыў
бацька. — Тут зьмесціцца ўсе вышэйшыя цэнтральныя
ўстановы.

Фабрычныя коміны, здавалася Грышку, упіраліся аж
у самыя воблакі. Бяз шуму прабег каля падводы блішчасты

аўтамабіль. З тарахценыем прамчаліся два грузавікі, нагруженыя бочкамі. Насустреч імчыцца яшчэ адзін. Блізка ад падвод задніе кола грузавіка трапіла на камень, што ляжаў на бруку. Грузавік падскочыў і з яго звалілася некалькі кавалкаў чагосьці чорнага і блішчастага Грышка борзда скокнуў з воза і, азіраючыся па бакох, схапіў самы большы кавалак.

— Тата! Паглядзеце, які харошы чорны камень, — скрынуў ён бацьку.

— Гэта каменны вугаль,—растлумачыў бацька.
— Куды яго павезылі?
— На фабрыку.
— Нашто?—зноў запытаў Грышка.
— Супакойся, назола, няма калі,—спыніў бацька,— а пасьля спакойна дадаў: — схавай у воз, дома раскажу.

Яны ўзьяжджалі на вялізны пляц, увесь устаўлены падводамі.


III

Грышка ўжо некалькі раз прабаваў якасць каменнага вугалю. Чорны, цвёрды як камень, бліскучы, нібы яго хто наваксаваў. Складзены з асобных пласточкагаў. Прыйгнуў к запаленай сярніццы—не гарыць. Схапіў яго — гарачы Дзіўна!

— Татка, вы казалі ў горадзе, што каменны вугаль— добры апал, а я паліў, дык не гарыць, — запытаўся Грышка.

— Гэта, сынок, самы лепшы сорт каменнага вугалю. Завуць яго антрацыт. І гарыць ён бяз полымя. Дае шмат цяплыні. Больш за самыя лепшыя дровы.

— А ім хаты апальваюць?
— Ня толькі хаты... Ім апальваюць заводы, фабрыкі, паравозы на чыгунках, параходы, элекстрастанцыі,—тлумачыў бацька, а Грышка ўважліва слухаў.



— Дык яго шмат трэба? — зноў запытаў Грышка.

— Але, сынок. За тое-ж яго шмат і здабываюць.
Мільёны тон штогодна.

— А ці шмат яго ў нашай краіне?

— Ой шмат, сынку. Вялікія паклады яго ў Данбасе,
у Сібіры каля гор. Кузнецку, каля Масквы...

І яшчэ Грышка даведаўся ад бацькі, што з камённага вугалю здабываецца шмат карысных рэчаў: друкарская фарба, съяцільны газ, выбуховыя матэрыі і інш. А таксама без камённага вугалю нельга было-б здабыць ні чыгуну, ні жалеза, ні сталі.

Грышка бачыў вугаль з дроў. Ён чорны, але не такі, ня блішчыць і мяккі. А гэты і разьбіць яму цяжка. І завуць каменны. І Грышка запытаў:

— Татка, гэты вугаль з каменю?

— Не, сынок, ня з каменю.

— Дык з чаго-ж?

— Кажуць, з дрэва. Але я добра ня ведаю. Запытайся лепей у настаўніка, ён табе расскажа.

Грышка парашыў даведаца і пра гэта.

IV

Калі настаўнік скончыў гутарку, з-за парты падняўся Грышка і запытаў:

— Васіль Пятровіч, расскажэце, як утварыўся каменны вугаль?

Настаўнік глянуў на гадзіннік, крыху падумаў і сказаў:

— Мала часу, дык я коратка. Каменны вугаль утварыўся з дрэва.

Цяпер наша краіна багатая лесам, а дзесяткі і сотні тысяч гадоў лясоў было ў некалькі разоў больш. Вялізарныя пушчы цягнуліся на дзесяткі тысяч кілометраў. І лясы гэтая былі непраходныя. У іх расылі дрэвы не падобныя на нашы, цяперашнія. Высачэзная дрэвавідная папараць, хвошч і інш. ім падобныя дрэвы займалі вялізарныя плошчы.

Людзей ня было. Ня было каму лясоў секчы. Дрэвы расылі, старэлі, абвалваліся. Часта буры крышылі лес на вялікіх плошчах. Падаючы, ствалы дрэў глыбока ўядаліся ў балотны грунт. Танулі. Заплывалі гразёю. Зьверху пасяляліся новыя расыліны. Пахаваны ў балоце, дрэвы заносіліся зямлёю, якая прыносилася вадою ўвесну і ў час дажджоў з палёў...


У зямлі амаль няма паветра. І дрэвы згнісьці не маглі. Адбываўся працэс накшталт тленіні. Дрэва абвуглівалася... Асобныя часткі зълежваліся, спрасоўваліся пад вялікім цяжарам верхняга пласта зямлі, ператвараючыся

ў цвёрдую камяністую пароду. І гэта паўтаралася не адзін раз... Утварылася некалькі пластоў... Сапраўдны каменны вугаль заўсёды ляжыць пластамі, перамешаны пластамі зямлі.

Прайшлі тысячы вякоў. Пасяліліся людзі. На месцы лясоў зрабілі палеткі. Да съследуючы земныя нетры, яны дакапаліся да каменнага вугалю. Вывучаючы яго, людзі даведаліся, што самы лепшы вугаль і самы старайшы — антрацит. Самы маладзейшы — буры вугаль. Дастаючы буры вугаль з зямлі, людзі знаходзілі ў ім рэшткі тых дрэў, а часта цэлыя пні, з якіх ён утварыўся.

Гэта зьяўляецца яскравым доказам таго, пра што мы казалі, — што каменны вугаль утварыўся з дрэва.

З рабі сам



Разрэж чатырохкутнік, як паказана па малюнку кропкамі.

Цяпер з усіх шасьці частак — трохкутнікаў зложы зорку.
Як зложыць зорку — глядзі малюнак.

З гэтым нумарам падвішчымі часопісі „ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА“ атрымліваюць дармовы дадатак п'еску

„ДЗЬВЕ ШКОЛЫ“

Чырвоны Каstryчнік

СКОРА, БАДЗЕРА



Ле вай! Ле вай! Левай! Левай! Бі ў бара ба - ны!



Бі! Звонка у трубы тру - бе - це, — заклік запалмала.



ВМ съве - ту ста - ро - му на - - - се - - це!

Бі ў барабаны! Бі!
Звонка у трубы трубеце,
Заклік, запал малады
Съвету старому нясеце!

Слухай, працоўны народ,
Волат краін буржуазных:
Мы ўсе пятнаццаты год
Крочым уперад адважна.

Страйся ў рады, піанэр!
Песні бадзёрыя чуеш?

То пралетар СССР
Чырвоны Каstryчнік
съяткуе.


Захад вітае ўсіх нас —
Шахты, заводы, калгасы.
Дзеци працоўных мы мас,
Дзеци вялікага часу.

— Гэй, піанэр ўсіх краёў,
Чуеш братэрскія слова?
Гэй, піанэр, будзь гатоў!
— Чую. Я заўжды готовы!

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ
“ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА”

Л. РУСАКОВА
Рэдактары:
А. ЯКІМОВІЧ.

П 29
56



Цена асобн. №—18 нап.